



**АСАБЛІВАСЦІ МЕТОДЫКІ НАВУЧАННЯ  
РАБОЦЕ З АСОБНЫМІ ВІДАМІ  
ВЫРАБНЫХ МАТЭРЫЯЛАЎ  
(РАБОТА З ТЭКСТЫЛЬНЫМІ МАТЭРЫЯЛАМІ )  
частка 2**

Сячкоўская Лідзія Рыгораўна,  
старшы выкладчык  
кафедры спецыяльнай педагогікі

# ПЛАН ЗАНЯТКАЎ :

1. Раздзел вучэбнай праграмы па працоўным навучанні ў I–V класах першага аддзялення дапаможнай школы «Работа з тэкстыльнымі матэрыяламі»

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Раздзел вучэбнай праграмы па працоўным навучанні ў I–V класах  
першага аддзялення дапаможнай школы  
«Работа з тэкстыльнымі матэрыяламі»

Клас	Асноўныя тэхналагічныя аперацыі і прыёмы працы	Метадычныя прыёмы, якія выкарыстоўвае настаўнік
V	Матэрыялазнаўства	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Фарміраванне ўяўленняў і ведаў аб відах тэкстыльных валокнаў</li> <li>❖ Паведамленне кароткіх пазнавальных звестак аб вытворчасці тканіны</li> <li>❖ Выкананне лабараторна-практычных работ:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– вызначэнне пярэдняга і сподняга боку тканіны,</li> <li>– выраб узораў палатнянага перапляцення</li> </ul> </li> </ul>
V	Шыццё па гатовым кроі	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Паўтарэнне правілаў арганізацыі рабочага месца і тэхнікі бяспекі пры шыцці і вышыванні</li> <li>❖ Практыкаванні ў падборы нітак для шыцця і вышывання</li> <li>❖ Практыкаванні ў выкананні на ўзорах:               <ul style="list-style-type: none"> <li>– фастрыгавальнага шва, – шва ў падгібку з закрытым зрэзам, – пецельнага шва</li> <li>❖ Шыццё вырабаў з ужываннем: – фастрыгавальнага шва, – шва ў падгібку з закрытым зрэзам, – пецельнага шва</li> <li>❖ Выкананне на вырабах швоў для ўпрыгожвання (сцябліністы, крыжападобны)</li> </ul> </li> </ul>

Раздзел вучэбнай праграмы па працоўным навучанні ў I–V класах  
першага аддзялення дапаможнай школы  
«Работа з тэкстыльнымі матэрыяламі»

Клас	Асноўныя тэхналагічныя аперацыі і прыёмы працы	Метадычныя прыёмы, якія выкарыстоўвае настаўнік
V	Выкананне вырабаў па выкрайкі	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Фарміраванне ўяўленняў і ведаў аб выкрайцы (інструменты і матэрыялы для яе выканання, лініі чарцяжа, абазначэнне памераў...)</li><li>❖ Выраб чарцяжа квадратнай і прамавугольнай формы</li><li>❖ Практыкаванні ў падрыхтоўцы тканіны да раскрою</li><li>❖ Раскрой тканіны па выкрайцы (– па гатовай , – па самастойна складзенай)</li><li>❖ Раскрой вырабу па выцягнутых нітках</li><li>❖ Выкананне на вырабах швоў для ўпрыгожвання (тамбурны)</li><li>❖ Афармленне краю сурвэткі (выкананне махроў)</li><li>❖ Выкананне вільготна–цеплавой апрацоўкі швейных вырабаў</li></ul>

Раздзел вучэбнай праграмы па працоўным навучанні ў I–V класах  
першага аддзялення дапаможнай школы  
«Работа з тэкстыльнымі матэрыялам»

Клас	Асноўныя тэхналагічныя аперацыі і прыёмы працы	Метадычныя прыёмы, якія выкарыстоўвае настаўнік
V	Рамонт адзення	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Знаёмства з відамі работ па рамонце адзення: прышыванне гузікаў, прышыванне вешалкі, рамонт па распоратым шве і разарваным месцы, накладанне латы, штопка</li><li>❖ Практыкаванні ў падборы гузікаў і нітак, падрыхтоўцы бялізны і адзення да рамонту</li><li>❖ Прышыванне гузікаў</li><li>❖ Практыкаванні ў падборы і прышыванні вешалкі</li><li>❖ Выкананне рамонту адзення па распоратым шве і разарваным месцы (фастрыгавальным, касым абмётачным швом)</li><li>❖ Практыкаванні ў прасаванні швейных вырабаў</li></ul>

Раздзел вучэбнай праграмы па працоўным навучанні ў I–V класах  
першага аддзялення дапаможнай школы  
«Работа з тэкстыльнымі матэрыялам»»

Клас	Асноўныя тэхналагічныя аперацыі і прыёмы працы	Метадычныя прыёмы, якія выкарыстоўвае настаўнік
V	Машыназнаўства	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Паведамленне тэхнічных звестак аб прыладзе нажнай швейнай машыны (прывадны, перадатачны і працоўны механізмы, іх узаемадзеянне)</li> <li>❖ Вывучэнне правілаў арганізацыі рабочага месца пры рабоце на нажнай швейнай машыне</li> <li>❖ Практычнае знаёмства з рабочай паставай падчас працы</li> <li>❖ Вывучэнне правілаў бяспекі працы пры рабоце на нажнай швейнай машыне</li> <li>❖ Практыкаванні ў падрыхтоўцы машыны да працы</li> <li>❖ Практыкаванні ў намотванні ніткі на шпульку; запраўка верхняй і ніжняй нітак</li> <li>❖ Выкананне папярэдніх азнаямленчых практыкаванняў (радок па прамых і закругленых лініях з ніткай: – па паперы, – па тканіне)</li> <li>❖ Выкананне ўзораў фастрыгавальнага шва</li> <li>❖ Выкананне ўзораў шва з падгінаннем, з закрытым зрэзам</li> </ul>

Раздзел вучэбнай праграмы па працоўным навучанні ў I–V класах  
першага аддзялення дапаможнай школы  
«Работа з тэкстыльнымі матэрыялам»и»

Клас	Асноўныя тэхналагічныя аперацыі і прыёмы працы	Метадычныя прыёмы, якія выкарыстоўвае настаўнік
V	Шыццё на нажной швейнай машыне	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Паўтарэнне правілаў арганізацыі працоўнага месца і правілаў бяспекі працы пры рабоце на нажной швейнай машыне</li><li>❖ Паведамленне кароткіх звестак аб тканінах для рэкамендуемых вырабаў</li><li>❖ Знаёмства з канструкцыяй выконваемых вырабаў</li><li>❖ Выкананне практычных работ: раскрой тканіны па гатовай выкрайцы</li><li>❖ Шыццё вырабаў з ужываннем фастрыгавальнага шва</li><li>❖ Шыццё вырабаў з ужываннем шва ў падгібку з закрытым зрэзам</li><li>❖ Прасаванне выкананых вырабаў</li></ul>

# Литература

1. Трудовое обучение. Учебная программа для I–V классов первого отделения вспомогательной школы с русским языком обучения [Электронный ресурс] / Мин. образования Респ. Беларусь. – Режим доступа: [http://asabliva.by/sm\\_full.aspx?guid=84813](http://asabliva.by/sm_full.aspx?guid=84813). – Дата доступа: 08.02.2016.

2. Шинкаренко, В. А. Методика трудового обучения младших школьников с интеллектуальной недостаточностью: учеб.–метод. пособие для педагогов учреждений спец. образования с белорус. и рус. яз. обучения / В. А. Шинкаренко. – Минск : Изд. центр БГУ, 2013. – 103 с.

3. Шынкарэнка, У. А. Працоўнае навучанне: вучэб. дапам. для 5-га кл. 1-га аддз-ня дапам. шк. з бел. мовай навучання / У. А. Шынкарэнка. – Мінск : Нар. асвета, 2009. – 79 с.